

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 40 (6317) | 18 лютага 1939 г., субота | ЦЕНА 10 КАП.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ ЗАДАЧА ПАРТЫ

Цэнтральная арганізацыйная задача парты была і астаецца задачай праймага падбору людзей і правярэння выканання. Ленін і Сталін не раз падкрэслівалі выключную важнасць гэтай задачы. Толькі падбарышы патрэбных, правяральных адрасных партый работнікаў і заўсёды правяральна выкананне дырэктыв парты, можна забяспечыць перамогу. Таварыш Сталін у сваім артыкуле аб Я. М. Свердлове ўказаў, што большэвіцкі арганізатар павінен, па-першае, ведаць работнікаў, умець схвацьваць іх вартасці і недахопы, умець паднесці да работнікаў, па-другое, умець расставіць работнікаў так:

- 1) каб кожны работнік адчуваў сабе на месцы;
- 2) каб кожны работнік мог даць разволючы максімум таго, што наогул здольны ён даць па сваіх асабістых якасцях;
- 3) каб такога роду расстаноўка работнікаў дала ў сваім выніку не паражэнне, а ўдольнасць, адзінаства, агульны ўздым работніцтва;
- 4) каб агульны напрамак арганізацыйнай працы быў чыстым і служыў выражэннем і ажыццяўленнем той палітычнай лініі, у імя якой робіцца расстаноўка работнікаў па пастах.

каў колькі ўгодна, а многія пасты з-за няведання кадрў аставаліся незамяшчэннымі. Няма патрэбы дазваляць, што падобная практыка тэрмазіла паспяхоўны падбор і размеркаванне кадрў.

Цэнтральны Камітэт партыі, улічваючы такое становішча, сконцэнтрававу справу падбору кадрў у Аддзеле кіруючых партарганаў (АКПО ЦК). Прамаючы, аднак, пад увагу першаўважлівую важнасць справы падрыхтоўкі і падбору кадрў і вялікі аб'ём гэтай работы, патрэба было-б разарганізаваць АКПО, выдзелішы работу па кадрэх усіх галін работы ў самастойнае Упраўленне кадрў, а пытанні партыйна-арганізацыйнага кіраўніцтва — у спецыяльным Арганізацыйна-інструктарскім аддзеле (Гэсісы даклад тав. Жданова).

Стварэнне Упраўлення кадрў дазволіць яшчэ вышэй падняць, азначэнне правільнага падбору людзей. Гэта дазволіць магчымаць вылучаць і падбіраць работнікаў так, каб яны адчувалі сабе на месцы, каб яны аддавалі партыйнай справе максімум таго, што могуць даць, каб усе галіны дзяржаўнага будаўніцтва, гаспадаркі, культуры, навукі былі забяспечаны падрыхтаванымі і правярнымі ва ўсіх адносінах работнікамі.

Тэзісы даклада тав. Жданова ўказваюць і на тое, што практыка распаўсюду правярэння партыйных дырэктыв паміж рознымі вытворчымі падраздзяленнямі аказалася недастатковай. Вырасла неабходнасць і гэту работу канцэнтраваць у адным месцы, змянішы ў адпаведнасці з гэтым характар дзейнасці Камісіі партыйнага кантролю. Яе цэнтральнай задачай павінен стаць задача ўзмацнення кантролю за выкананнем рашэнняў ЦК КП(б) і арганізацыйна-састаўнай праверкі работы мясцовых арганізацый. Камісія партыйнага кантролю працуе пры ЦК КП(б). Аднак, значыцца, неабходнасць выбараў КПК непазбавна з'явілася ў ЦК КП(б) і ў аддзелах партыйнага кантролю, працуючых па дзяржаўных і пад кіраўніцтвам ЦК КП(б), павінна выбарыцца Пленумам Цэнтральнага Камітэта КП(б).

Тэзісы даклада тав. Жданова падкрэслваюць неабходнасць менш у ЦК КП(б) магутны апарат прапаганды і агітацыі ў выглядзе Упраўлення прапаганды і агітацыі. Гэта Упраўленне павінна сконцэнтраваць у сабе ўсю работу па друкаванай і вуснай прапагандзе і агітацыі. Неабходнасць такой арганізацыі ў поўнай меры назрала.

Задача ліквідацыі тэарэтычнай і палітычнай адсталасці партыйных кадраў, азначэнне шырокай прапаганды марксісцка-ленінскай тэорыі патрабуе з'яўлення ўраўняў арганізацыі партыйнай прапаганды і агітацыі. Цэнтральны Камітэт партыі ў сваёй пастаўцы аб пастаўцы партыйнай прапаганды ў сувязі з выпускам «Кароткага курсу гісторыі КП(б)» у гэтай сітуацыі ўказаў на важнасць гэтай справы.

Усім відавочна неабходнасць ліквідацыі ў ЦК КП(б) вытворчых-галіновых аддзелаў, за выключэннем сельскагаспадарчага аддзела і Аддзела школь. Сельскагаспадарчы аддзел патрэбен таму, што ў галіне сельскай гаспадаркі кантроль і нагляд за дзейнасцю сельскай і партыйных арганізацый мае асаблівае значэнне. Аддзел школ неабходен таму, што ён павінен кантраляваць пастаўку справы народнай асветы на ўсёй тэрыторыі.

Структура райкомаў, гаркомаў, абкомаў, крайкомаў і ЦК накомпартыі таксама павінна адпавядаць цэнтральнай арганізацыйнай задачы партыі. Яна прадугледжана ў тэзісах даклада тав. Жданова. Кіраўніцтва аддзелаў прапаганды і агітацыі і аддзелаў работнікаў у абкомах, крайкомах і ЦК накомпартыі павінна быць укладзена на асобных сакратароў. Гэтым самым падкрэслівалася выключная важнасць гэтай справы.

Нема арганізацыйная работа заўсёды адпавядала патрабаванням палітычнай лініі партыі. Формы партыйнай арганізацыі заўсёды выкалялі з той палітычнай абстаноўкі, з тых палітычных задач, якія ставіла перад сабой партыя. Арганізацыйная зброя большэвізма заўсёды апрацоўвалася сваёй гісторыяй і астратой. Тэзісы даклада тав. Жданова з усёй яркасцю дэманструюць арганізацыйную магутнасць нашай партыі.

Пардавы артыкул «Правды» за 17 лютага 1939 г.

Зусім ясна, якое велізарнае значэнне набывае правільны падбор людзей. Гутарка ідзе аб тым, каб выкарыстаць нашы кадры з максімальным эфектам, не даваць перастойніцтва работнікам, свечасова заўважваць іх вартасці і недахопы смела вылучаць таленавітых арганізатараў, — словам, па-большэвіцку выкарыстаць велізарныя людскія рэзервы, расціць і выхоўваць дзяржаўна-ленінска-сталінскага тыпу.

Побач з гэтай задачай стаіць задача правярэння выканання. Любое самае правільнае рашэнне партыйнай арганізацыі пацярпіць сур'ёзны ўпярэб, калі не будзе арганізаван кантроль за яго выкананнем. Прачынам кантроль, правярка не эпідэмія, а сістэматычная, глыбокая, закрэпачная ўсё звыклі, праз якія праходзіць справа, правярка, маючы сваёй мэтай устрыць усе перашкоды і лапамачы выканання партыйнай дырэктывы. Добра пастаўлена правярка выканання, — гаворыць таварыш Сталін на XVIII з'ездзе партыі, — гэта той пражэктар, які дапамагае асветліць стан работы апарата ў любы час і выводзіць на свет божы бракаратаў і канцылярыстаў.

Тэзісы даклада тав. Жданова на XVIII з'ездзе КП(б) адносяць велізарную ўвагу правільнаму падбору людзей і правярэнню выканання. Гэта была і гаворыцца ў тэзісах, абыла і астаецца цэнтральнай арганізацыйнай задачай партыі. Яе значэнне асабліва ўзрастае перад тым, калі працяг вылучэння новых кадрў ідзе найбольш інтэнсіўна, калі бурны рост гаспадаркі патрабуе ўсё новых і новых сіл.

Практыка, вольны паказваюць, што яшчэ існуючы слабасці ў арганізацыйнай рабоце па падбору людзей і правярэнню выканання. Гэтыя слабасці траба рашуць перамагчы, і тэзісы даклада тав. Жданова ўказваюць, як гэта зрабіць.

Па статуту партыі ў абкомах, крайкомах, ЦК накомпартыі і ЦК КП(б) павінна існаваць шэравыя вытворчых-галіновых аддзелаў. У кожным з такіх аддзелаў сконцэнтравана ўся работа ў пэўнай галіне: арганізацыйна-партыйная работа, размеркаванне і падрыхтоўка кадрў, агітацыйна-масавая работа, правярка выканання партыйных рашэнняў і т. д.

Жыццё, аднак, паказала, што такая арганізацыйная партыйнага апарата аказалася недастатковай. Такія вялікія і адрасныя справы, як падбор кадрў, распісаныя паміж вытворчых-галіновых аддзелаў. Гэта не магло не прывесці да папярэжняга размаху арганізацыйнай работы, згуртавала пераапрацоўку работнікаў з адной галіны ў другую, перамяшчала вылучэнне і найбольш мэтазгоднаму выкарыстанню кадрў.

Колькі ўгодна было фактаў, калі вытворчых-галіновых аддзелаў, напрыклад абкома, імкнуўся забяспечыць работнікамі толькі свой участак, не лічыўся з тым, што ў інтарэсах партыі было-б лепш выкарыстаць таго ці іншага таварыша на іншай рабоце, адпавядаючай яго здольнасцям і імкненням. Распылюючы справы падбору кадрў прыносіць да таго, што ўсе аддзелы абкома часта выключалі да сабе адных і тых-жа людзей і ў рэзультат часам атрымлівалася так, што работні-

каў кожны работнік адчуваў сабе на месцы;

2) каб кожны работнік мог даць разволючы максімум таго, што наогул здольны ён даць па сваіх асабістых якасцях;

3) каб такога роду расстаноўка работнікаў дала ў сваім выніку не паражэнне, а ўдольнасць, адзінаства, агульны ўздым работніцтва;

4) каб агульны напрамак арганізацыйнай працы быў чыстым і служыў выражэннем і ажыццяўленнем той палітычнай лініі, у імя якой робіцца расстаноўка работнікаў па пастах.

Зусім ясна, якое велізарнае значэнне набывае правільны падбор людзей. Гутарка ідзе аб тым, каб выкарыстаць нашы кадры з максімальным эфектам, не даваць перастойніцтва работнікам, свечасова заўважваць іх вартасці і недахопы смела вылучаць таленавітых арганізатараў, — словам, па-большэвіцку выкарыстаць велізарныя людскія рэзервы, расціць і выхоўваць дзяржаўна-ленінска-сталінскага тыпу.

Побач з гэтай задачай стаіць задача правярэння выканання. Любое самае правільнае рашэнне партыйнай арганізацыі пацярпіць сур'ёзны ўпярэб, калі не будзе арганізаван кантроль за яго выкананнем. Прачынам кантроль, правярка не эпідэмія, а сістэматычная, глыбокая, закрэпачная ўсё звыклі, праз якія праходзіць справа, правярка, маючы сваёй мэтай устрыць усе перашкоды і лапамачы выканання партыйнай дырэктывы. Добра пастаўлена правярка выканання, — гаворыць таварыш Сталін на XVIII з'ездзе партыі, — гэта той пражэктар, які дапамагае асветліць стан работы апарата ў любы час і выводзіць на свет божы бракаратаў і канцылярыстаў.

Тэзісы даклада тав. Жданова на XVIII з'ездзе КП(б) адносяць велізарную ўвагу правільнаму падбору людзей і правярэнню выканання. Гэта была і гаворыцца ў тэзісах, абыла і астаецца цэнтральнай арганізацыйнай задачай партыі. Яе значэнне асабліва ўзрастае перад тым, калі працяг вылучэння новых кадрў ідзе найбольш інтэнсіўна, калі бурны рост гаспадаркі патрабуе ўсё новых і новых сіл.

Практыка, вольны паказваюць, што яшчэ існуючы слабасці ў арганізацыйнай рабоце па падбору людзей і правярэнню выканання. Гэтыя слабасці траба рашуць перамагчы, і тэзісы даклада тав. Жданова ўказваюць, як гэта зрабіць.

Па статуту партыі ў абкомах, крайкомах, ЦК накомпартыі і ЦК КП(б) павінна існаваць шэравыя вытворчых-галіновых аддзелаў. У кожным з такіх аддзелаў сконцэнтравана ўся работа ў пэўнай галіне: арганізацыйна-партыйная работа, размеркаванне і падрыхтоўка кадрў, агітацыйна-масавая работа, правярка выканання партыйных рашэнняў і т. д.

Жыццё, аднак, паказала, што такая арганізацыйная партыйнага апарата аказалася недастатковай. Такія вялікія і адрасныя справы, як падбор кадрў, распісаныя паміж вытворчых-галіновых аддзелаў. Гэта не магло не прывесці да папярэжняга размаху арганізацыйнай работы, згуртавала пераапрацоўку работнікаў з адной галіны ў другую, перамяшчала вылучэнне і найбольш мэтазгоднаму выкарыстанню кадрў.

Колькі ўгодна было фактаў, калі вытворчых-галіновых аддзелаў, напрыклад абкома, імкнуўся забяспечыць работнікамі толькі свой участак, не лічыўся з тым, што ў інтарэсах партыі было-б лепш выкарыстаць таго ці іншага таварыша на іншай рабоце, адпавядаючай яго здольнасцям і імкненням. Распылюючы справы падбору кадрў прыносіць да таго, што ўсе аддзелы абкома часта выключалі да сабе адных і тых-жа людзей і ў рэзультат часам атрымлівалася так, што работні-

каў кожны работнік адчуваў сабе на месцы;

2) каб кожны работнік мог даць разволючы максімум таго, што наогул здольны ён даць па сваіх асабістых якасцях;

3) каб такога роду расстаноўка работнікаў дала ў сваім выніку не паражэнне, а ўдольнасць, адзінаства, агульны ўздым работніцтва;

4) каб агульны напрамак арганізацыйнай працы быў чыстым і служыў выражэннем і ажыццяўленнем той палітычнай лініі, у імя якой робіцца расстаноўка работнікаў па пастах.

Зусім ясна, якое велізарнае значэнне набывае правільны падбор людзей. Гутарка ідзе аб тым, каб выкарыстаць нашы кадры з максімальным эфектам, не даваць перастойніцтва работнікам, свечасова заўважваць іх вартасці і недахопы смела вылучаць таленавітых арганізатараў, — словам, па-большэвіцку выкарыстаць велізарныя людскія рэзервы, расціць і выхоўваць дзяржаўна-ленінска-сталінскага тыпу.

Побач з гэтай задачай стаіць задача правярэння выканання. Любое самае правільнае рашэнне партыйнай арганізацыі пацярпіць сур'ёзны ўпярэб, калі не будзе арганізаван кантроль за яго выкананнем. Прачынам кантроль, правярка не эпідэмія, а сістэматычная, глыбокая, закрэпачная ўсё звыклі, праз якія праходзіць справа, правярка, маючы сваёй мэтай устрыць усе перашкоды і лапамачы выканання партыйнай дырэктывы. Добра пастаўлена правярка выканання, — гаворыць таварыш Сталін на XVIII з'ездзе партыі, — гэта той пражэктар, які дапамагае асветліць стан работы апарата ў любы час і выводзіць на свет божы бракаратаў і канцылярыстаў.

Тэзісы даклада тав. Жданова на XVIII з'ездзе КП(б) адносяць велізарную ўвагу правільнаму падбору людзей і правярэнню выканання. Гэта была і гаворыцца ў тэзісах, абыла і астаецца цэнтральнай арганізацыйнай задачай партыі. Яе значэнне асабліва ўзрастае перад тым, калі працяг вылучэння новых кадрў ідзе найбольш інтэнсіўна, калі бурны рост гаспадаркі патрабуе ўсё новых і новых сіл.

СЕННЯ У НУМАРЫ:

- Бясстрашны большэві, дзяржаўны лідэр-сталінскага тыпу.
1. Рагон — Серго Орджанікідзе.
- Геній — Неабыўны дзень.
- С. Краўцоў — Серца воіна.
- На радзіме Серго Орджанікідзе.
- На раённых партыйных канферэнцыях.
- Соцыялістычнае спаборніцтва імені XVIII з'езда КП(б).
- ДА ГАДАВІНЫ ЗНЯЦЦА ПАПАЛНІЦАВ 3 КРЫП.
3. Крэмль — Артыка — наша.
- ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:
- С. Ласнеўскі — Да непазнавальнасці выраб раён.
- Н. Гіршын — Велізарная перамога сацыялізма.
3. Ларысаў — Найвялікшыя клопаты аб далейшым росквіце сваёй сацыялістычнай радзімы.
- Наастрэч 21-й гадавіны Чыронай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.
- Мацуюць абарону радзімы.

- ЗА РУБЯЖОМ:
- Пасяджэнне кабінета міністраў Іспанскай рэспублікі.
- У абарону Іспанскай рэспублікі.
- На франтах у Іспаніі.
- Манеўры англійскага ўрада.
- Правакцыя трансістаў у Чэхаславакіі.
- Новы венгерскі ўрад.
- Ваенныя прыгатаванні Італіі і Германіі.
- Чыно прыдзе ў Варшаву.
- Гімлер едзе ў Польшчу.

НА РАЁННЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ


АДЗІНСТВА І ЗГУРТАВАНАСЦЬ СТАЛІНСКІ РАЁН

Адзінаства і згуртаванасць партыйных радоў, гатунасць камуністаў яшчэ лепш змагача за ажыццяўленне сталінскіх прадачартаў знайшло сваё канкрэтнае выражэнне ў наступных дэлегатаў Сталінскага раённай канферэнцыі на тэзісах даклада таварыша Жданова.

Тав. Юшпе (сакратар парткома фабрыкі «Комунарка») на канкрэтных прыкладах з жыцця партыйнай арганізацыі падкрэслівае гістарычную свечаснасць устанавлення адзінага парадку прыёму ў партыю, як адлюстраванне велізарных змяненняў у класавай структуры нашай краіны.

Змяненні ў статуте партыі пэна звязаны з злучачкамі краіны ў трэціх пяцігодцы і накіраваны да далейшага ўмацавання сацыялістычнай дзяржавы. Аб гэтым гаворылі тт. Іванова, Хай-Юмскі, Вагасмоў, Сафонаў і інш. таварышы. Удмуліва і сур'ёзна абмяркоўвае канферэнцыя кожны пункт, кожнае слова тэзісаў. Аднагалосна, з вялікім уздымам, прымаюцца рашэнні — адборныя тэзісы таварыша Жданова.

... Канферэнцыя прыступае да абмеркавання кандыдатур дэлегатаў на абласную партыйную канферэнцыю.



Г. К. ОРДЖАНИКІДЗЕ. (Фотакрэдыт ТАСС.)

ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ ВАРШЫЛАЎСКІ РАЁН

Ранішняе пасяджэнне IV партыйнай канферэнцыі Варшылаўскага раёна (г. Менск) пачалося з абмеркавання рэзалюцыі на тэзісах даклада таварыша Жданова.

Канферэнцыя аднадушна адобрала тэзісы даклада таварыша Жданова на XVIII з'ездзе КП(б). «Тэзісы даклада тав. Жданова», — гаворыцца ў рэзалюцыі, — яшчэ больш ўзмацняюць арганізацыйную магутнасць нашай партыі, яшчэ больш згуртаваюць уся партыю вакол леныска-сталінскага Цэнтральнага Камітэта, вакол свайго любімага правядыра таварыша Сталіна.

Пасля зацверджання рэзалюцыі партыйнай канферэнцыі прыступіла да абмеркавання кандыдатур дэлегатаў на Менскую 2-ю абласную партыйную канферэнцыю.

Па-дэталю канферэнцыя абмяркоўвала кожную кандыдатуру. Усяго для тагнага галасавання наменаны 62 чалавекі з рашаючым голасам і 22 таварышы з правам дарачага голасу. Таксама былі абмеркаваны кандыдатуры і ў састаў пленума райкома.

На вытарні пасяджэнні адбылося тайнае галасаванне, у рэзультат якое на абласную партыйную канферэнцыю былі выбраны 57 дэлегатаў з правам рашаючага голасу і 16 дэлегатаў з правам дарачага голасу.

Сярод выбараных дэлегатаў на Менскую 2-ю абласную канферэнцыю — стыхануў фабрык і заводаў, лепшыя людзі пераможцаў Чыронай Арміі і совенкай інтэлігенцыі.

Канферэнцыя таксама выбрала ў састаў пленума членам тав. Белынгата і сакратара парткома Радзёкамтата

НА РАДЗІМЕ СЕРГО ОРДЖАНИКІДЗЕ КАЛГАСНАЕ СЯЛО ГОРЭША

СЯЛО ГОРЭША (Грузійская ССР), 17 лютага. (ТАСС). Сярод лясоў і жывапісных гор раскінулася сяло Горэша, дзе нарадзіўся Серго Орджанікідзе.

Крытыя салямай, закончаныя домікі, пасярэдзіне царква, а побач маленькі драўляны будынак прыходскай школы, дзе працаваў адзін настаўнік, — так выглядала ў мінулым гэта сяло. Спустошаныя кукурузныя палі дзвалі такі нічымны ўраджай, што яго нехалава нават да новага года.

Жыхары калгаснага сям'я Горэша не ведаюць, што такое нездар. Вялікія даходы атрымліваюць калгаснікі ад кукурузы і вінаградніцкай знімаючы багаты ўраджай. Многія пабудавалі сабе двухпавярхавыя дамы. У шлогах наву-

чаеша болы 500 дзяцей. У дзень адкрыцця XVIII з'езда КП(б) у сяле Горэша адбудзецца ўрачыстае адкрыццё новай школы імені Серга Орджанікідзе і электрычнай станцыі, пабудаванай на рацэ Квядзур. У вялікай памяце ў калгасніцкай сельскай бібліятэка, якая мае 3000 кніг.

За год совенкай улады ў сяле Горэша выраста сваё інтэлігенцыя. В. Куртаналэ і В. Інгілыдзе сталі інжынерамі. У сельскай школе выкладваюць мясцовыя жыхары — А. Рамішвілі, А. Орджанікідзе і К. Куртаналэ, атрымаўшы вышэйшую педагагічную асвету. Свята шануюць жыхары сяла памяць аб сваім земляку — любімым Серго Орджанікідзе.

ГАТОВЫ ВЫКАНАЦЬ ВЯЛІКІ ПЛАН КАГАНОВІЦКІ РАЁН

На ранішнім пасяджэнні 17 лютага канферэнцыі аднадушна адобрала і прыняла рэзалюцыі на тэзісах дакладаў таварышаў Молатава і Жданова на прадачартах XVIII з'езда КП(б).

У прынятых рэзалюцыях камуністы абавязаліся мабілізаваць працоўныя масы на выкананне вялікай задачы трэціх сталінскай пяцігодкі, якая забяспечвае пераход ад сацыялізма да злучычых вышэйшых камунізма.

Дэлегаты канферэнцыі аднадушна выбралі пачуццё вялікай любові і адданасці Сталінскаму Цэнтральному Камітэту і правядыру працоўных усяго свету мудраму Сталіну.

У прынятай рэзалюцыі на тэзісах даклада таварыша Жданова гаворыцца аб неабходнасці яшчэ большага павышэння большэвіцкай пільнасці і захавання чыстаты радюй КП(б), абароны нашай партыі ад праікненняў ў яе рады ворагаў народа, трапцёўска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандаў.

Пасля прыняцця рэзалюцыі з вялікай увагай быў заслухан даклад ма-

АДКРЫЛАСЯ ТРЭЦЯЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТКАНФЕРЭНЦЫЯ

МАГІЛЕВ. (Спец. нар. «Звязда»). 17 лютага адкрылася трэцяя гарадская партыйная канферэнцыя, на якой прысутнічае 276 дэлегатаў з рашаючым голасам і 63 — з дарачым.

У дзелавой абстаноўцы прайшлі выбары кіруючых органаў. Бурнай авашчывай, вольчымі «ура» сустрэлі дэлегаты прапанову аб выбаранні ў пачотны прызым членаў Палітбюро ЦК КП(б) на чале з таварышам Сталіным і тт. Берыя, Хрушчоў, Тэльман, Дзімітрава і Хоце Дыне.

З усёх боў рашаюцца вольчымі ў чэсь правядыра працоўных усяго свету вялікага Сталіна: «Няхай жыво

АКРУГОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ КОМСАМОЛЬЦАУ-ПАГРАНІЧНІКАУ

З 13 па 16 лютага ў Менску праходзіла трэцяя акруговая канферэнцыя комсамольцаў-пагранічнікаў. На канферэнцыі прысутнічала звыш 200 дэлегатаў, сярод іх пераважна пагранічнікі, аэрыя вартавыя заходніх рубяжоў Савенскага Саюза. Канферэнцыя заслухала і абмеркавала даклад памочніка начальніка палітдзелу па комсамольскай рабоце тав. Сербантэва аб становішчы і задачах комсамольскай работы ў нашых акругі.

У ПРАКУРАТУРЫ САЮЗА ССР

У пракуратуру Саюза ССР наступіў матэрыял аб школьніцкай дзейнасці радцы паліярнай станцыі бухты Ціхай М. М. Ваенесенскага. Расследаванне устаноўлена, што Ваенесенскі атрымліваў і зусім не адпраўляў рашаючых службоўца і прыватнага характару перадаваўшы з вострава Рудольфа на бухту Ціхай і іншыя зямлі.

9 жніўня Галоўнаўчотморшых аддаў па рабё загал — неадкладна атрымаць Ваенесенскага ад работы. Загал гэты атрымаў сам Ваенесенскі, але начальніку зямлі яго не перадаў.

Ваенесенскі, фактычна астаючыся радцытам у бухце Ціхай, выкарыстаў сваё службовае становішча для школьніцкай работы. Ён спыніў радзёўскае вярэ са станицы мясца Жэланія, Амдэра, Маталына Шара і Архангелска. Ад іх ён не прымаў ніякіх радзёўграм і туды нічога не перадаваў. Парваў ён сувязь таксама з вострава Рудольфа. У мэтах маікроўкі Ваенесенскі перадаў паліярным радцыям павадаменне аб... сваёй смерці.

ДА ВЕДАМА ДЭЛЕГАТАЎ 2-й МЕНСКАЙ АБЛАСНОЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

20 лютага, у 12 гадзін дня, у вялікай зале Дома партактыва (уваход з вуліцы Карла Маркса) адкрываецца 2-я Менская абласная канферэнцыя КП(б)Б.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Молатава на XVIII з'ездзе КП(б)Б — Трэці пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР.
2. Абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Жданова на XVIII з'ездзе КП(б)Б — Змяненні ў статуте КП(б)Б.
3. Выбары дэлегатаў на XVIII з'езд КП(б)Б.

Выдла дэлегатам часовы пасед чаніяў праводзіцца ў Доме партактыва (Малая зала, уваход з вуліцы Энгельса) 18 лютага з 10 г. раніцы да 12 г. ночы, а 20 лютага — з 8 г. раніцы да 12 гадзін дня.

Сакратар Менскага абкома КП(б)Б МАТВЕЕВ.

ГІСТАРЫЧНЫ ДАКУМЕНТ МЕНСКІ СЕЛЬСКІ РАЁН

З вялікай палітычнай актыўнасцю абмяркоўвалі дэлегаты раённай 2-й партканферэнцыі тэзісы даклада таварыша Жданова на XVIII з'ездзе КП(б)Б. Выступалішы ў спрэчках таварышы аднадушна адобралі гэты выключна важны гістарычны дакумент, які прэсякаў сталінскімі клопатамі аб

яшчэ большым умацаванні партыі Леніна—Сталіна.

Канферэнцыя гораца адобрала гэты даклад таварыша Жданова.

Канферэнцыя тайным галасаваннем выбрала дэлегатаў на Менскую абласную канферэнцыю і дэярала састаў райкома партыі.

Канферэнцыя закончыла сваю работу.

Справа Ваенесенскага пачне слухацца на 25 лютага ў адкрытым судовым пасяджэнні маскоўскага гарадскога суда, ляд старшынствам тав. А. В. Ваенскага. Дзяржаўнае абвінавачанне падтрымлівае пракурор горада Масквы тав. А. І. Муругаў. Абараняе падаўленага член Маскоўскай каледзіі абаронцаў тав. Н. В. Камодэў.

(ТАСС.)

БЯССТРАШНЫ БОЛЬШЭВІК, ДЗЯРЖАЎНЫ ДЗЕЯЧ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА ТЫПУ

НЕЗАБЫЎНЫ ДЗЕНЬ

Вялікі заслугі таварыша Серго ў нашай кляскай прамысловасці і, у асаблівасці, у машынабудаванні. Дзякуючы большавіцкім якасцям, арганізатарскім здольнасцям і выключнай чужацці да людзей, тав. Орджанікідзе вёў сацыялістычную індустрыю ад перамогі да перамогі. Ленінска-сталінская палітыка індустрыялізацыі нашай краіны ператварыла Савецкі Саюз у магутную індустрыяльную краіну.

Дзень 8 снежня 1936 год на доўга астанецца ў майёй памяці. У гэты дзень я прысутнічаў на прыёме дырэктара завода сельгаспадарчага машынабудавання таварышам Орджанікідзе. Тав. Серго па-батькаўску гутарыў з кожным з нас, цікавіўся работай прадпрыемстваў, уваходзіў у самыя праблемы дэталі работы кожнага завода. Ён абяцаў забяспечыць наш завод неабходнымі матэрыяламі і сваё абяцанне тав. Орджанікідзе выканаў. Дзякуючы асабістай дапамозе тав. Серго наш завод у 1936 годзе атрымаў магчымасць працаваць без перабоў і дэтармінава выканаць да дна адкрыцця Нацыянальнага VIII з'езда Савецкага Саюза план.

Завод Гомсельмаш у параўнанні з гігантамі-заводамі Дабаса, Кузнецка, Магнітагорска, трактарнымі і аўтамабільнымі заводамі з'яўляўся невялікім заводам, але ўсё ж тав. Орджанікідзе цікавіўся работай гэтых невялікіх заводаў. Для нашага завода, які выпускае валькувы колькасць сельгаспадарчых машын, вялікае значэнне мела наўвасебнасць самастойнага заводскага пал'вазнага чыгуначнага пуні. На прыёме ў тав. Орджанікідзе я аб гэ-


тым яму расказаў. Пасля нашай гутаркі, па яго распараджэнню, былі адпущаны неабходныя сродкі на пабудову на заводзе чыгуначнай веткі. Гэтым самым палепшылася транспартная служба гуржа з нашага завода.

Калектыў Гомсельмаша, як і ўсе працоўныя нашай краіны, з вялікім патхненнем сустрэў тэзісы даклада таварыша Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б) аб трэцім пяцігодным плане развіцця народнай гаспадаркі. Перад рабочымі і інжынерна-тэхнічнымі работнікамі завода ў трэцім сталінскім пяцігоддзі сталі новыя задачы па далейшаму ўз'яўшаму сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Калектыў нашага завода ў першых двух сталінскіх пяцігодках — у першыя п'яць гадоў і асабліва ў першыя тры гады ўзору барацьбы за выкананне задання партыі і Урада. Новы ўздым вытворчага энтузіязма, які ахваціў наш калектыў у сувязі з падрыхтоўкай да XVIII з'езда партыі, з'яўляўся лепшай гарантыяй выканання плана трэцім сталінскім пяцігоддзі.

Лепшым помнікам тав. Орджанікідзе будзе ачышчальнае з'яўленне, за якое ён амагавуе і аддаў сваё жыццё. Імя Серго Орджанікідзе будзе жыць у нашых сэрцах. Справа, за якую ён амагавуе, не спыніцца ні на мінуў. Слэдуе яго прыкладу, яго саветам, якія больш агуртуе нас вакол партыі Леніна-Сталіна ў барацьбе за канчатковую перамогу камунізму ў нашай краіне.

ГЕНІН,
дырэктар завода Гомсельмаш імяні Л. М. Кагановіча.



18 лютага мімае два гады з дня смерці тав. Г. К. Орджанікідзе. НА ЗДЫМКУ: Г. К. Орджанікідзе на Тульскім аэрадроме (1936 год). (Фотахроніка ТАСС).

ЁН НАТХНЯЎ НАС НА ГЕРАІЧНЫЯ ПЕРАМОГІ

Два гады таму назад абарвалася вялікае яркае жыццё палкага рэвалюцыянера, жалезнага наркома кляскай прамысловасці таварыша Серго. Яго гераічную кіруючую дзейнасць не спынілі ні перакія турмы, ні сымкі; яны загарталі яго волю, навучылі любіць свой народ і невядзьць яго ворагаў.

Для работнікаў кляскай прамысловасці светлы вобраз таварыша Серго быў асабліва блізка і дарагі. Пад яго кіраўніцтвам мы выконвалі планы сталінскіх пяцігодкаў, пераўтварыўшы нашу краіну.

Заўвяду ў самыя цяжкія моманты перамагання турмаў і выканання прамысловых наваў нашых гераічных прыкладаў нашага выдатнага камандара Серго Орджанікідзе.

Мы бачылі, з якой любоўю, клопатамі ён вырашчаў выдатныя кадры работнікаў кляскай прамысловасці. Для тав. Серго не было «маленькіх і вялікіх» работнікаў. Яму былі аднолькава каштоўны ўсе людзі сацыялістычнага трэпрымства, калі яны сапраўды па-большавіцку змагаліся за справу партыі Леніна-Сталіна. Ён утрымліваў у сваёй памяці тысячы імянаў людзей, прапалаўшых пад яго кіраўніцтвам. Ведаў на памяць не толькі дырэктараў прадпрыемстваў, але і лепшых начальнікаў цэхаў, майстраў і стэханаўцаў.

Мы з глыбокім смуткам успамінаем марозны дзень 18 лютага 1937 года, калі нашу краіну абляцала веста аб смерці тав. Серго. Не хачелася верыць,

што гэты кіпучы, жыццерадасны чалавек ушоў з жыцця. Але вялікі Сталін вярнуў нас не гублячы пры любых акалічэннях. Мы клалі абавязальнасць разам з убоі краіны і злучылі рушчы наперад кляскай прамысловасці, вырашчаючы тав. Серго.

Вялікім было наша абурэнне, калі мы даведзіліся, што нягоднікі, здрацінікі радыікі — траціцкіска-бухарынскія шпійны сваёй подлай работай падарвалі здароўе Серго, паскорылі яго смерць. Мы пакаліся да канца выкараваць з нашых радюў смярдзючыя гноіныкі Іуды-Троцкага — дыверсантаў і шпійнаў.

За два гады з дня смерці Г. К. Орджанікідзе наш завод, як і ўся кляска прамысловасць Саюза, вырас яшчэ больш. Мы асвоілі новыя тыпы станкоў для нашай народнай гаспадаркі. Зараз заканчваецца асабнае новае аднакалонае троххвостнае прадольна-стругальнае станка. Гэты станок вырабляецца ўпершыню ў Савецкім Саюзе і не ўступае па якасці станкам загранічных фірм.

У дзень другой галавыны з дня смерці любімага наркома мы можам з гордасцю заявіць, што калектыў нашага завода ніколі не ўроніць большавіцкага сцяга, пад якім нас вёў вялікі Серго.

НАПЛЕВІЧ А. А., ВАЛЬФОН А. А., АИЗМАН С. Л.
Інжынеры менскага станабудування завода імяні Варашылава.

ПАМЯЦІ ЛЮБІМАГА НАРКОМА

Подлая трагіцыя — бухарынскія найміты фашызма паскорылі смерць любімага сына радзімы, палкага трыбуна рэвалюцыі, пэзабывага наркома кляскай прамысловасці, блізкага і роднага Серго!

Серго наша сярод нас, але памяць аб ім астанецца ў яках, як аб барацьбіту за крыхальную частку марксісцка-ленінскага вучэння, як таленавітага палкаводца і камандара краіны сацыялізма — бязмежна адданага сваёму народу і палытаму жгучай нянавісцю да ворагёў сацыялізма.

Адзначаючы смутную дату смерці тав. Орджанікідзе, мы яшчэ вышэй узнімаем прадупынінасць працы і будзем даваць толькі выдатную колькасць прадукцыі. Няхай памяццю любімага наркома будзе наша абавязальнасць да XVIII з'езда ВКП(б) — даць краіне звыш плана прадукцыі на 50.000 рублёў і выканаць вытворчыя нормы ўсім членам брыгады не менш як на 200 проц.

Мы будзем і надалей сістэматычна працаваць над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, будзем павышаць сваё веды ў галіне ваеннай справы, каб ніякай вышадковасці не парашкадзала нашай краіне пасляхова шэстаства да камунізма.

М. М. ГОБЕЛЬМАН,
брыгадзір маладзёжнай брыгады менскага станабудування завода імяні Кірава.

Н. І. ШАФЕР, Д. П. КУЗНЯЦОУ,
стэханаўцы брыгады.

ПАЛКІ ТРЫБУН РЭВОЛЮЦЫІ

З хваляваннем успамінаю я нова-будуючы сустрэчу з тав. Орджанікідзе ў Крэмлі ў 1936 годзе. Я меў шчасце быць пасланым ад грамадскіх работнікаў менскага завода імяні Кірава ў Маскву на ўсеагульную нараду жонак гаспадарнікаў і інжынерна-тэхнічных работнікаў кляскай прамысловасці.

10 мая, вечарам, мы сабраліся ў вялікі Крэмльскі палац. Цяжка перадаць хваляванне, з якім мы чакалі сустрэчы з нашымі кіраўнікамі. Але вост наступіла доўгачаканая мінута.

На трыбуну паявіліся наш правядар Вялікі Сталін, Орджанікідзе, Молатаў і іншыя кіраўнікі партыі і Урада.

Вітачы нашага правядара і яго бліжэйшых саратнікаў, удальнікі на трыбуну асабліва жывымі вясеткімі ўнеслі прэзіліум. Нараду адкрыў радасна сустрычы ўсім нам тав. Орджанікідзе. Не раз перарываўся яго выступленне прывітаннямі. Можна слова тав. Серго ўспамінаць нас на барацьбу і перамогу.

І слушала яго вельмі ўважліва і ў мяне была адна думка — прапавіць яшчэ больш і лепш на карысць нашай радзімы. Тав. Серго быў геніяльным кіраўніком, ён ведаў падрабязна работу кожнага завода і жыццё яго людзей. Тав. Серго заклікаў нас не спыняцца на дасягнутым, змагацца за культуры, за чыстае і ўтульнасць на прадпрыемствах, за развіццё стэханаўскага руху. Не глядзічы на тое, што ў яго было многа важных і неадкладных спраў, увесь час тав. Орджанікідзе быў з нам на нарадзе.

Такі быў Серго, якога так моцна любіла наша краіна.

Р. І. УРЦЬКАЯ.

СЕРГО ОРДЖАНІКІДЗЕ

Грыгорый Канстанцінавіч (Серго) Орджанікідзе нарадзіўся да староў большавіцкай гвардыі, якіх разам з Леніным і Сталіным і пад іх кіраўніцтвам будвала большавіцкую партыю, змагаўся за перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі, за перамогу сацыялізма ў нашай краіне.

Усё сваё свядомое жыццё тав. Серго аддаў да канца справе рабочага класа, справе працоўных.

Большавік — прафесіянал-рэвалюцыянер, ён ішоў туды, куды пасылала яго партыя. На паліцыйнай рабоце, у баях грамадзянскай вайны, на сацыялістычнай будоўлі ён быў наперадзе, высока несучы большавіцкі сцяг.

Выключную ролю ў выхаванні тав. Орджанікідзе як пролетарскага рэвалюцыянера адграў таварыш Сталін. Пад кіраўніцтвам Сталіна Серго яшчэ ў гады першай рускай рэвалюцыі працаваў у большавіцкіх арганізацыях Закаўказзя і з таго часу заўсёды аставаўся верным другам і саратнікам вялікага правядара народаў.

Пасля некалькіх арыштаў, царскіх турэм, крэпасці, вясной 1909 года Орджанікідзе быў адпушчаны ў сувязку з Сібіру, у Енісейскую губерню. Праз два месяцы ён уцёк з сымкі і вярнуўся ў Баку, дзе прадаўцаў партыйную работу. Орджанікідзе быстра стаў будыўніцым партыйным работнікам. У 1909—1910 годзе ён прымае актыўны ўдзел у першай рэвалюцыі. У гэты год Орджанікідзе завязвае пісьмовую сувязь з Леніным. У лістападзе 1910 года ён прыязджае ў Парыж, сустракаецца там з Леніным, вучыцца ў арганізаванай Леніным большавіцкай партыйнай школе ў Лаяжэмо, пад Парыжам.

Па даручэнню Леніна летам 1911 года Орджанікідзе ўстае ў якасці ўпаўважанага па скліканню Усерасійскай партыйнай канферэнцыі. Орджанікідзе аб'ехаў рад гарадоў, рыхтуючы скліканне канферэнцыі.

У студзені 1912 года Орджанікідзе прымае ўдзел у рабоце Пражскай партыйнай канферэнцыі які лозатат ад Тыфліса і ўваходзіць у састаў Рускага бюро ЦК (І. Сталін, Я. Свердлов, Орджанікідзе, С. Спандаран, М. Калінін). Пасля Пражскай канферэнцыі Орджанікідзе, па даручэнню Леніна, вярнуўся ў Расію і паехаў да таварыша Сталіна, які тады адбываў ссылку ў Сольвычогорск. Разам з таварышам Сталіным, удельшым з сымкі, Серго аб'ехаў рад гарадоў, робячы даклады ад Пражскай канферэнцыі.

27 красавіка 1912 года Орджанікідзе быў арыштаваны ў Пензебургу і прысуджан да тоох год катаргі, пасля чаго ў 1915 годзе быў высланы ва Усходнюю Сібір, дзе прабыў да рэвалюцыі 1917 года.

Летам 1917 года Орджанікідзе — актыўны работнік Петраградскай большавіцкай арганізацыі. Калі пасля ліпенскіх дзён Ленін скрываўся ў падполлі, Орджанікідзе, па даручэнню Сталіна, лойчы вездзе да яго, інфармаваў аб становішчы ў Петраградзе і атрымліваў даручэнні для перадачы таварышу Сталіну.

На гэтай адказнай рабоце Орджанікідзе працягваў не толькі бліскучы большавіцкі партыйны арганізатар і кіраўніком, але і выдатным ваенным работнікам. Усю грамадзянскую ваіну Орджанікідзе працягваў на пераважных пазіцыях, на самых адказных участках фронту.

У найцяжэйшых умовах поўнай адарванасці ад Савецкай Расіі, Орджанікідзе ўзначальваў у 1918 годзе барацьбу за ўлад савецкай на Паўночным Каўказе.

У снежні 1918 года армія генерала Дзюнікіна ўсё бліжэй і бліжэй падкаталася да грэні Паўночнага Каўказа. Пастрымаваемыя спачатку нямецкімі інтэрвентамі, а затым Антантай, дзюнікінская армія, злучыўшыся з кубанскай контррэвалюцыянай абрушылася на XI Чырвоную Армію. Адрэзаная ад Савецкай Расіі, без спаралду, без патроны, Армія перажыла цяжкі момант. Тыф касіў рады байцоў. Некалала медыкаментаў, харчавання. Тав. Орджанікідзе мабілізаваў увесь свой магутны талент большавіцка-арганізатара для барацьбы супроць белгвардзейскіх пошыпцаў.

24 студзеня 1919 года тав. Орджанікідзе ў тэлеграме Леніну пісаў: «...Нама спарадаў і патроны! Няма грошай... Шэсць месяцаў вядзем ваіну, пакуемаем патроны на пяці рублёў. Владзімір Ільіч, паведмалячы Вам аб гэтым (падрабязнасці поштай), запавулю, што мы ўсё загінем у яроўным бая, але часі сваёй не аганьбім уцяканнем... Сярод рабочых Грознага, Владзікаўскага непадобнае рашэнне спрадзяцца і не ўходзіць. Сымпатыі горскіх народаў на нашай старале.

Дарагі Владзімір Ільіч, у момант смертнай небяспекі шлем Вам прывітанне і чакаем Вашай дапамогі. Орджанікідзе».

У канцы студзеня адборныя дзёнікінскія часці падшылі да Владзікаўскага. У горадзе было ўсяго некалькі тысячы ітшыкоў. Пачаліся крөөспраціўствы баі. Сем дзён рабочыя батальёны Владзікаўскага і атралы Чырвонай Арміі стойка абараняліся ад насядаўшых баі.

Але сіла была на баку белых. Владзікаўска прышлося пакінуць.

Праз некаторы час Серго нелегальна праправаў праз Хеўсурскую ў Тыфліс, а затым праз Баку на рыбачай парунай лодцы па Каспійскаму мору — у Астрахань, а адтуль — у Маскву, да Леніна і Сталіна.

У ліпені 1919 года няўтомна Серго зноў на фронце. Ён быў назначан членам Рэваенсавета XVI Арміі заходняга фронту.

Восень 1919 года. «Усе на барацьбу з Дзёнікіным!» — заклікала наша партыя.

На чале паўднёвага фронту партыя паставіла таварыша Сталіна. Тав. Орджанікідзе таксама пераходзіць на гэты фронт.

Чырвоная Армія, выконваючы вядомы план таварыша Сталіна, разграміла армію Дзёнікіна. Белгвардзейскія пошыпцы Дзёнікіна алкаваліся на поўдзень.

Канчатковы разгром Дзёнікіна і аднаўленне савецкай улады на Паўночным Каўказе няспойным чынам з'яваля з імянай таварышаў Орджанікідзе і Кірава.

У 1920 годзе Орджанікідзе і Краў на чале чырвоных палкоў увайшлі ў Азербайджан, а затым аслабелі родную Серго Грузію.

Орджанікідзе заняў баявы пост кіраўніка закаўказскіх большавікоў. Разам з С. М. Кіравым ён ачышчальна левіцка-сталінскаму нацыянальнаму палітыку, энергічна змагаецца супроць нацыянал-ухілізма і трацікізма ў Закаўказзе, агуртуюча народы Закаўказзя ў адзіную савецкую сям'ю. Пад яго кіраўніцтвам ствараецца ЗСФСР — Братская рэспубліка шматлікіх народаў Закаўказзя.

СЭРЦА ВОІНА

Гэта былі грозныя дні 1919 года. Дні, напоўненыя рэвалюцыянай страпю, высокім напружаннем, бясспрыкладным горахам і гарачай верай у перамогу. На палях грамадзянскай вайны ішла гістарычная схватка паміж старым і новым светам. Стары свет не здаваўся без бою, ён цапляўся за жыццё, ён не хацеў памараць. Маладая рэспубліка Савецкаў была акружана калымом ворагаў.

Белапальскі бандыты занялі Менск, Барысаў. Трэба было спыніць іх рух, пачынаць контрнатушпленне, разбіць і выгнаць з савецкай зямлі няпрошаных гасцей.

Заняўшы Барысаў, белапальскія пачалі «гаспадарнічаць». Дарогі, па якіх яны праходзілі, былі ўсеяны трупамі мірнага насельніцтва — жанчын, старыхоў і дзяцей. Бандыты спалілі амаль увесь горад. Яны грабілі, насылічалі і забівалі.

Чырвоная Армія капіла сілы для адпору ворагу. Партыя большавікоў, Ленін і Сталін пасылаюць у 16-ю армію, якая знаходзілася тады на Заходнім фронце, у якасці члена Рэваенсавета Серго Орджанікідзе.

Для таго, каб лаяць рашучы бой белапальска, треба было даведзіцца аб іх ліку, узбраенні. Серго паслаў разведкі, але жаланых вестах яны не дастаўлялі. І тады ён рашыў сам пайсці ў разведку.

Рааам з членамі Барысаўскага рэзкома, у вярпадцы чырвонаармейца, з вятлоўкай у руках, пёмнай дамжлівай ноччу ішоў баец і палкаводзец Орджанікідзе ў разведку ў тыл белапальскаў. Дарога праходзіла лясамі, балотамі. Разведку маглі кожную хвіліну затрымаць і потым... потым, вядома... расстрэлі. Але нішто не магло спыніць Серго на шляху выканання свайго сваячыннага рэвалюцыянага абавязку. У яго было палкае сэрца воіна. Ён добра ведаў — прамога заваўваецца ў барацьбе. Ён хацеў сам даведзіцца, убачыць, пачуць ад людзей аб размышчэнні праціўніка і яго сілах.

Серга большавіка і палкаводца паказвала тав. Орджанікідзе, што удар над Барысавам павінен рашыць лёс гэтага фронту. Так і атрымалася на справе.

Пасля разведкі Орджанікідзе склаў план наступлення. Чырвоныя воіны рушыліся на белапальскаў і выгналі іх з Барысава. Над Барысавам зноў горад ззяраў чырвоны сцяг. Яшчэ не агасці агні чажарышчаў, яшчэ дамкі-абломкі абгаралых дамоў, але насельніцтва горада пачало ўдыхаць свежае паветра, паветра вызвалення, пранесенае чырвонымі байцамі.

Бліскача праведзеная аперацыя над Барысавам умацавала павісці Чырвонай Арміі, якая ў далейшым павіла наступленне на Менск і вызваліла сталіцу Беларусі ад белапальскаў.

Гэта адзін з шматлікіх эпізодаў гераічнага і мужнага служэння народу і радзіме, якімі так поўна было багата роднае, вялікае жыццё Серго Орджанікідзе.

З вялікай паваягай да Серго ўспамінаюць старыкі аб гераічных справах тых дзён.

Калітасік Васылю Сямён Пітравіч расказавае аб набегах белапальскаў на вёску Лопіна, аб грабяхах і пакарах, аб тым, як гарала станицы Прыяміна.

— На гэтай, вост, зямлі, — гаворыць Сямён Пітравіч, — новае жыццё зашліло. Радасць гуляе па савецкай зямлі.

Старыкі расказаваюць, як яны дапамагалі чырвоным воіскам у раз-

грома белапальскаў. Тут, у Прыяміна, знаходзіўся, распрацоўваў планы і ажыццяўляў іх член Рэваенсавета 16-й арміі, пасланец партыі Серго Орджанікідзе.

Серго быў чалавкам негініяльнай волі. Нішто не магло зламаць яго веру ў таржаста праўды. Ён працягваў калі вясні год у царскіх турмах, па катарзе, на гэтах, у сымкі. Царскі ўрад бачыў у Серго небеспечнага ворага. Яго сажалі ў турмы, высылалі, катвалі. Але пасля вожнай такой «адсілка», мужны рэвалюцыянер Серго яшчэ з большым рвеннем, большай зяроўняй браўся за рэвалюцыяную справу, якая стала справай усяго яго жыцця, і аддаваўся гэтай справе ўсім сваім вялікім сэрцам.

Яго ніколі не авольвалі сумненні, Вучань і саратнік Леніна і Сталіна, ён верыў у правільнасць таго шляху, на які ступіў і з якога яго не магла сагнаць ніякая сіла.

У самым жаркім моманце ён не траціў бадзёрасці духу, выцерадаснасці. Пры ад'ездзе з Якушка, дзе Серго быў у сымкі, ён зрабіў там запіс у альбоме, які называўся «Памяць аб Якушкай паліцыйнай сямлі»:

«Бывай, краіна выгнаны, краіна радзіма. Няхай жыць вялікая расійская рэвалюцыя! Няхай жыць савецкая рэвалюцыя! Няхай жыць сацыялістычная рэвалюцыя! Грыгорый Канстанцінавіч Орджанікідзе (Серго).

Вялікая расійская сацыялістычная рэвалюцыя, аб якой так многа думаў Серго, якую ён сам, як верны баец партыі, падрыхтоўваў і ў якой прымаў актыўны ўдзел — у Кастрычніку 1917 года, — стала фактам.

Савецкі народ, працоўныя ўсіх краін ніколі не забудуць Серго Орджанікідзе. Яго заслугі перад нашай радзімай і савецкім пролетарыятам вельмі вялікія. Камандарм кляскай прамысловасці, ён вёў нашу індустрыю толькі па шляху перамог. Умацаванне абарона-зольнасці нашай краіны, асабнае Чырвонай Арміі і Флота наваейнай тэхнічай, будаўніцтва новых прадпрыемстваў, асабнае новых галін прамысловасці — усё гэта звязана з імянам Серго.

Ён любіў жыццё, дзясці і шкеткі. Ён расціў кадры камандзіраў і ралевых байцоў нашай прамысловасці з любоўю сядоўніка. Яго адпальвае цікава па-вельмінае колькасці сталі і пасадка кветак у двары прадпрыемства, асабнае новых стаякоў і пабудова новых ясель, хол будаўніцтва новага завода і стая вярхоўя работчага аб камандзіра вытворчасці.

У яго было гарачае сэрца воіна-большавіка. Рыхар рэвалюцыі, чацвені крыхальнай чэснасці, адвагі і скромнасці, ён аддаваў усяго сабе справе народа. Ён моцна неавідваў ворагаў, бязлітасна грамў іх і пашточна, па-батькаўску — любіў чэсных, адданных справе сацыялізма чюдзей, падрыхтоўваў іх, калі яны памыліліся, і зноў нахвляў на гераічныя справы.

Яго жыццё служыць прыкладам барацьбы за радасць людскую і шчасце народнае, прыкладам барацьбы за таржаста камунізма.

У памяці народа Серго будзе вечна жыць. Аб ім, аб яго справах, аб яго бясстрашным жыцці, якое можна называць гераічнай паямай, аб яго вялікім сэрцы нам напамінае ўсё акружаючае нас — фабрыкі, заводы, новыя гаралы, наша радаснае жыццё, алтаўным будаўніком якога ён быў.

«Нет! Не остигнет сердце такое, — В каждой победе — бьёне его!»

С. КРАУЦОУ.

І. РАЗГОН.

ПАСЯДЖЭННЕ КАБІНЕТА МІНІСТРАЎ ІСПАНСКОЙ РЭСПУБЛІКІ

ПАРЫЖ, 16 лютага. (ТАСС). Агенцтва Франсуа у тэлеграме з Мадрыда перадае, што там учора ноччу адбылося пасяджэнне ўрада рэспублікі, якое праходзіла пад старшынствам Негрына. Пасля сканчэння пасяджэння газетам

было перададзена паведамленне, у якім указваецца, што «ўрад поўнамоцна загадаў баявым духам арміі і што «прыняты спецыяльныя рашэнні, якія павінны радыкальным чынам спыніць варажую прапаганду».

У АБАРОНУ ІСПАНСКОЙ РЭСПУБЛІКІ

ПАРЫЖ, 17 лютага. (ТАСС). Як паведамляе агенцтва Гаваа, парламенцкая група франка-іспанскай дружбы, якая налічвае ў сучасны момант 300 членаў парламента, выбрала старшынёй групы дэпутата Форсіналь («соцыялістычны і рэспубліканскі саюз»), яго намеснікамі выбраны Франсуа дэ Тэсан, Габрыэль Перы і інш.

Група катэгарычна выказалася супроць прызначэння Франка французскім ўрадам і патрабавала адзінацтва з Іспаніяй італьянскіх і германскіх войскаў.

Група звярнулася з прывітаннем да Іспанскай рэспублікі, прадаўжаючай гераічную барацьбу супроць інтэрвентаў.

«Група франка-іспанскай дружбы» была створана ў французскай палате дэпутатаў у процівагу прафамыскай групе Фландэна, якая патрабуе прызначэння Франка і вядзе разнузданую кампанію супроць рэспубліканскай Іспаніі.

На франтах у Іспаніі

Мадрыдская радыёстанцыя перадае афіцыйнае паведамленне штаба рэспубліканскай арміі. У паведамленні гаворыцца, што 16 лютага на франтах было зафіксавана.

Артилерыя інтэрвентаў 16 лютага прадаўжала абстрэл Мадрыда. Па гораду было выпушчана звыш 300 снарадаў. Бель афіры сярэд грамадзянскага насельніцтва.

10 італьянскіх трохматорных самалётаў «Савойя» 16 лютага падверглі бомбардзіроўцы порт Валенсіі і прылягаючыя кварталы.

МАНІЎРЫ АНГЛІСНАГА ўРАДА

ЛОНДАН, 17 лютага. (ТАСС). Англійскі ўрад даручыў сваёму агенту ў Бургосе Хаджэму заявіць генералу Франка, што Англія і Францыя гатовы прызнаць буржуйскі «ўрад». Прадвыступаючы пытанне аб прызнанні Франка, англійскі ўрад адначасова прымае да розных спосабаў «сукаваленай грамадскай думкі, якая незадоленай гэтым крокам англійскага ўрада. З гэтай мэтай ўрад стварае відэазапісы, што ён яшчэ вядзе перагаворы на гэтую тэму і што напярэйня ўмовай прызнання Франка ён высювае тую ўмову, каб французскія суды караць столькі зачышчыкаў».

Увесь кансерватыўны друк вядзе паштуную кампанію супроць рэспубліканскага ўрада Іспаніі.

Ваенныя прыгатаванні Італіі і Германіі

ПАРЫЖ, 17 лютага. (ТАСС). Як паведамляюць французскія газеты, Італія па апошні час значна ўзмацніла свае ваенныя прыгатаванні. Так, газеты паведамляюць, што пастаянная армія Італіі павялічылася ў лютым на 600 тысяч чалавек за лік прызыву запасных.

Чыяно прыедзе ў Варшаву

ВАРШАВА, 17 лютага. (ТАСС). Італьянскі міністр замежных спраў Чыяно выязджае а 8 гадзін у Варшаву 23 лютага. У Польшчы ён прабудзе 3 дні і прыме ўдзел у «палаванні», якоеrganізуе ў гэтыя дні для дыпламатычнага корпуса прэзідэнт рэспублікі Масціньскі.

Гімлер едзе ў Польшчу

ВАРШАВА, 17 лютага. (ТАСС). Газета «Гонч варшавскі» перадае, што ў наступным сезоне «дыпламатычнага палавання» ў Белавежскай пушчы з Германіі прыедзе не Герынг, як гэта ўвайшло ўжо ў традыцыю, а начальнік Гестапа Гімлер.



ДА ХХІ ГАДАВІНЫ РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ ЧырВОнай АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА. Чырвоныя флотскія музыкі і тэатральныя актывісты пры Доме Чырвонага Флота ім. Пылда. НА ЗДЫМКУ: выкапанне чырвоных флотскіх тэатраляў. Фото В. Фішмана. (Фотарэкорда ТАСС).

НАСУСТРАЧ ХХІ ГАДАВІНЕ ЧырВОнай АРМІІ І ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА МАЦУЮЦЬ АБАРОНУ РАДЗІМЫ

У гарадах і раёнах БССР усё больш адукацыя набліжэнне змяняльнай даты — ХХІ гадавіны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. На працяглым шляху ў калгасах і ўстановах праводзіцца дэкада і гутары аб славяншых Чырвонай Арміі, аб яе гераічных перамогах на франтах грамадзянскай вайны і яе воляе Хасан. У пэрах менскага станкабудуўнічага заводу імені Кірава, швейнай фабрыкі «Кастрычнік» і іншых прадпрыемстваў горада рабочыя служкі гутары аб славяншых Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. Барэніскі РК КП(б)В вылучыў 65 агітараў для правядзення гутараў і дэкадаў у сельсаведах, калгасах і МТС раёна. У раздз калгасу ўжо адбыліся гутары на тэмы: «Партыя Леніна — Сталіна — правадзіць і арганізатар Чырвонай Арміі і яе баяных перамог», «Войны справядлівыя і несправядлівыя» і інш.

Прапоўныя БССР сустракаюць юбілей Чырвонай Арміі новымі паспехамі ва ўмацаванні абароназдольнасці сацыялістычнай радзімы. За месяц у Палескай вобласці арганізаваліся 189 новых гурткоў варашылаўскай стралкоў, 18 кулямётных гурткоў і 79 гурткоў па гранатамётанню. З лепшых гранатамётчыкаў у Мозырскай раёне створана 10 каманд, у Тураўскім — 5. Асававіхміўскай арганізацыі Магілёўскай вобласці да ХХІ гадавіны Чырвонай Арміі рыхтуюць 3.905 значкістаў ППХА, 1.500 варашылаўскай стралкоў, сотні гранатамётчыкаў. У вобласці створана 280 новых абаронных гурткоў. На скурваводзе імені Сталіна, аўтарамонтным заводзе і шаўковай фабрыцы адукацыя выпуск 77 вадзіцеляў аўтамабіляў і матамётчыкаў. У Магілёве, Гомелі і іншых гарадах і раённых цэнтрах БССР праведзеныя влікія ваенна-тактычныя ігры з удзелам варашылаўскай стралкоў і коннікаў, гранатамётчыкаў і кулямётчыкаў. У Слуцку, Барысаве, Бягомлі дзямі адукацыя масавыя паходы ў працівагазах.

ПАМЯЦІ СЕРГА ОРДЖАНІКІДЗЕ

У менскай бібліятэцы імені Горкага (Дом урада) абсталювана літаратурная вітрына, прысвечаная памяці Серга Орджанікідзе. Фотавытнікі, зборкі і брашуры з прамовамі і дакладамі Серга іра характарызуюць жыццё і рэвалюцыйную дзейнасць непахіснага большавіка, нястомнага барацьбіта за справу партыі Леніна—Сталіна, аднаго з арганізатараў Чырвонай Арміі, таленавітага камандарма сацыялістычнай індустрыі.

ГАРніЗОННЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ПЛАВАННЮ

У гэтыя ХХІ гадавіны Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота учора ў басейне менскага Дома Чырвонай Арміі імені К. Е. Варашылава пачаліся спаборніцтвы плаўноў гарнізона. У спаборніцтвах прымаюць удзел звыш 150 байноў і камандзіраў. Сярод іх — мацінэйшыя плаўцы тт. Багланаў, Крывенка, Кандратэў, Герашчанка і інш.

ПАМЯЦІ ГАРніЗОННЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ПЛАВАННЮ

У праграме — залыны на дыстанцыі ў 100 метраў вольным стылем, плаванне з гранатай, вінтоўкай на 50 метраў, ныранне на 25 метраў, прыжкі ў вадзі і эстафета 4x50 вольным стылем.

ПАМЯЦІ ГАРніЗОННЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ПЛАВАННЮ

Спаборніцтвы прадоўжацца два дні.

Пам'яці ГАРніЗОННЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ПЛАВАННЮ

Парталегія КПК па БССР выклікае Голуба Ізраіля Майсеевіча. Просьба да асоб і ўстановаў, вядоўчых месцазнаходжанне Голуба, паведаміць яго адрас.

ГАСТРОЛІ ЗАСЛУЖАНАЙ ЯўРэйскай КАПЕЛЫ УССР

Дзяржафілармонія БССР запрасіла на гастролі Дзяржаўную заслужаную капелу УССР «ЕВОНКАС». Калектыў капелы прысвечвае сваю гастрольную паездку па БССР адрасно ХХІ з'езда ВКП(б). Гастролі пачнуцца ў пачатку сакавіка.

«Евонкас» быў у БССР чатыры гады таму назал. За гэты перыяд калектыў вырас у высокамасткую харавую капелу, атрымаўшую за майстэрствае выкананне званне заслужанай капелы УССР.

У часе гастроліў па БССР «Евонкас» прадеманструе перад шырокімі працоўнымі масамі песенную творчасць народаў ССРР.

Побач са старымі яўрэйскімі народнымі песнямі, паказваючымі галечу, гіёт і бяспраце яўрэйў у часе самадзяржаўя, будучы сцеты песні «Зай ге-зунд», кампазітара Шэйніна, «А бры-веле», кампазітара Шэйфера, а таксама і песні нашых дзён, паказваючыя вядомае жыццё прапоўных.

Будучы прадеманструе лепшыя песні савецкіх кампазітараў прафесара-ардынаюсца Аляксандрава, урыўкі з папулярных савецкіх опер «Паднятая паліна», «Ціхі Дон», масавыя песні «Полышка», «Далёкаўсходнія частушкі» і творы класікаў Бетховена, Вердзі, Чайкоўскага.

Зарэ калектыў «Евонкас» рыхтуецца да свайго 10-гадовага юбілея і, гастралючы ў Менску, Вінебску, Гомелі, Магілёве, Ваўраўску, прадеманструе свае творчыя дасягненні.

У сваю чаргу на Украіну вызджае на гастролі для дэманстрацыі росвіту беларускай народнай творчасці Дзяржаўная Філармонія БССР.

У сваю чаргу на Украіну вызджае на гастролі для дэманстрацыі росвіту беларускай народнай творчасці Дзяржаўная Філармонія БССР.

НОВЫ ДВУХМАТОРНЫ САМАЛЁТ „Г-27“

У Тушына пачаліся выпрабаванні новага спартыўнага двухматорнага самалёта «Г-27», пабудаванага па праекце канструктара тав. В. Грыбоўскага. Выпрабаванні праводзіць вядомы лётчык тав. Н. Федасееў.

ЗАКОНЧЫЎСЯ СЕЗОН ЗІМОВАГА ПАЛЯВАННЯ

У БССР закончыўся сезон зімовага палявання на пушного зверу. У Асіповіцкім, Сіроцінскім, Чачэрскім і іншых раёнах былі наладжаны масавыя алавны на ваўкоў. Ва ўсіх раёнах рэспублікі арганізуюцца пастаянныя паліўнічага брыгады.

Новы траіравачны самалёт прадастаўляе сабой трохматорны драўляны маналіан, абсталюваныя двама маторамі «М-11», магутнасцю ў 100 конскіх сіл кожны. У перадняй частцы самалёта пабудавана штурманская кабіна. Машына мае дэройное кіраванне і снабжана спецыяльнымі закрылкамі для змянішэння пасадкачнай скорасці. Вага пустага самалёта — 900 кілаграмаў, размах крыляў — 10,6 метра, даўжыня каля 7 метраў. Багі самалёта змяшчаюць гаручына на некалькі гадзін беспасадкачнага палёта. Паталок машыны — 5 тысяч метраў. Крэйсеракая скорасць новай машыны (пры 1.500 абаротах матора ў мінуту) дасягае 220 кіламетраў у гадзіну.

Пісьмо ў рэдакцыю

Засмучаныя горам з паводу смерці нашага сына, бацькі, мужа і брата, пісьменніка Эдуарда Самуіленка, мы выказваем сваю ўдзячнасць нашай партыі і ўраду, падзяліўшых з намі нашу вялікую ўтрацу.

Двухматорны спартыўны самалёт «Г-27» прызначаецца для трэніроўкі малодзых пілотаў і штурманаў у аэраклубах Асававіхіма. (ТАСС).

Бацька Л. Самуіленка, маці М. Самуіленка, сын Э. Самуіленка, жонка М. Кучынскай, брат Г. Самуіленка.

ПЕРАМЯШЧЭННЕ ПАСЕЛКА НА ПАўТАРА КІЛОМЕТРА

У горадзе Каломне (Маскоўская вобласць), каля станцыі Галутвіна, у гэтым годзе пачнецца будаўніцтва вялікіх жылных каменных карусоў. Зараз на гэтым месцы стаяць больш 30 драўляных дамоў. Для таго, каб расчысціць будаўнічую пляцоўку, гэтыя дамы, па ініцыятыве мясцовых будаўнічых арганізацый, рашана перамяшчыць на адлегласць 1.500 метраў. Перамяшчэнне дамоў праводзіць Маскоўскі трэст па перамяшчэнню і разборцы будынкаў.

ЗДАРЭННІ ПАДБУХТОРШЧЫНІ ЗЛАЧЫНСТВАУ

Ахмед-Кузн — два разы судзімы за крымінальныя злачынствы, і яго жонка — Каралёва часта пасылаць свайго сына крапі. Спачатку хлопчык ухіляўся ад гатага, умяляў бацькоў не прымушаць яго рабіць злачынства. Але ніякія просьбы не дапамагалі. Пад прымасам сваіх бацькоў ён пачаў рабіць вяржы.

Месяца, куды перамяшчаюцца дамы, на 22 метры вышэй мясцовасці, у якой разамешчаны пасёлка. Для таго, каб перамяшчыць будыны, пад іх падкладваюцца металічныя саны. На гэтых саянах па снежнаму папрузу з дапамогай трактараў дамы і будыць перамяшчаны на новае месца. Дамы перамяшчаюцца без разборкі пачай і падлогі. Жыхары ў часе перамяшчэння будыць знаходзіцца ў сябе ў кватэрах і толькі на час руху па крутому пад'ёме яны выйдуч з дому.

Праз некаторы час к сыну Ахмед-Кузна далучаецца хлопчык Маневіч, маці якога таксама прымусяла яго пацесні крапі, і хлопчык Гурвіч. Усе яны сістэматычна крапі блізіну з дзяроў і сараў, розныя рэчы з дзіўных дамоў, займаюць уламаннем ларкоў і т. д.

Гомельскай абласной міліцыяй падбухторшчыні злачынстваў Ахмед-Кузн і Маневіч арыштаваны і прыгатаваны да крымінальнай адказнасці. Таксама да крымінальнай адказнасці прыгатаваны і Каралёва.

ДЗЕННІК

19 лютага, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома тэхнікі (Комсомольскага, 27) адукацыя лекцыя для інтэлігенцыі Катазовіцкага раёна на тэму «Ленінская тэорыя сацыялістычнай рэвалюцыі» (Лектар тав. Топаз).

Уваход свабодны.

Вын. абавязкі адназнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

- БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАўНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
18 лютага Аб'явамент № 89.
СКУПЫ
Пачатак у 7 г. 30 м. в.
Каса адкрыта з 8 г. дня да 8 г. веч.
ДЗЯРЖАўНЫ ЯўРэйскі ТЭАТР БССР.
18 лютага Аб'явамент № 38.
СУЛАМІФ
Пачатак у 8 г. веч.
Звыш у касе тэатра па 11—2 і з 3 г. веч.
21 і 22 лютага праграма БАР-КОХБА
Кіноаўтар «Чырвоная Зорка»
ВЫБАРСКІЯ СТАРАНА
Кіноаўтар «Родина»
ВЫБАРСКІЯ СТАРАНА
Кіноаўтар «Інтэрнацыянал»
СВАРОТ МАКСІМА
Кіноаўтар «Спартак»
ЮНАСЦЬ МАКСІМА
ДЗЯРЖАўНЫ КІНОАўТАР МІШКА ЛЕЎКО

Кіноаўтар «РОДИНА»
3 19 лютага
НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАШКІ ФІЛЬМ
АМАНГЕЛЬДЫ
Гэта гістарычная карціна рысуе гераічную барацьбу казаскага народа супроць сваіх прыгнатыльнікаў — царскага ўрада і баяў.

АБ'ЯВА
МЕНСКАГА АБЛАСНОГА ФІНАНСАВАГА АДЗЕЛА
У АДПВЕДНАСЦІ З ПАСТАНОВАЙ СНК ССРР ад 13 мая 1935 г.
АБ РЕГІСТРАЦЫІ ШТАТАЎ,
МЕНСКИ АБЛАСНЫ ФІНАНСАВЫ АДЗЕЛ
ДАВОДЗІТЬ ДА ВЕДАМА СІХ УСТАНОВ. ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І АРГАНІЗАЦЫІ, знаходзячыхся на тэрыторыі Менскай вобласці, што ШТАТЫ, КАПІТАРЫСЫ АДМ. УПР. РАСХОДАЎ І ФОНДЫ ЗАРАБАТКІ ПЛАТЫ на 1939 год

МЕНСКИ ВУЧЭБНЫ ПУНКТ УСЕСАЮЗНАГА ЗАВОЧНАГА ІНСТЫТУТА ХАРЧОВАІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ
аб'яўляе НАБОР
на 4-месячныя курсы па падрыхтоўцы ў інстытут і тэхнікум.
На курсы па падрыхтоўцы ў інстытут прымаюцца асобы, прамаўляючыя ў гора Менску, менавіта пэўную сярэдняю адукацыю (дзясцігодка або тэхнікум), з 5 тэхнікум — з няпоўнай сярэдняй адукацыя (семигодка).

АШЧАДНЫЯ КАСЫ
ПРЫМАЮЦЬ УКАЛАДЫ
АД УСІХ ГРАМАДЗЯН
І ВІДАЮЦЬ УКАЛАДЫ
ЧАСТКАМІ АБО ПОЎНАЦЮ
ПА ПЕРШАМУ ПАТРАБА-
ВАННЮ УКАЛАДЧІКА
СТРОГА ЗАХОўВАЮЦЬ
ТАМНУ І НЕДАТНЫКАР-
НАСЦЬ УКАЛАД.
ПЕРЫАЮЦЬ ДА
УКАЛАДЧЫКА
ЗАВЯЗЬВАЮЦЬ
РАБІТАРАЖЭННІ
ДА УКАЛАДХ
УПАЛЧАЮЦЬ УКАЛАДЧЫКАМ.
ПРОЦЭНТЫ ПА УКАЛАДАХ У РАЗ-
МЕРЫ 3 ПРОЦ. ГАДАВЫІ
ПЕРАВОДЗЯЦЬ
ПА ПЕРШАМУ ПАТРАБАВАННЮ
УВАЖАЮЧЫ ЯГО УКАЛАД У ЛЮ-
БЮ ІНШУЮ АШЧАДНУЮ КАСУ
ВІДАЮЦЬ І АПАЛЧАЮЦЬ
АКРАДЗІТВЫ
АПАЛЧАЮЦЬ
ВЫМЕРШЫ І КУПОНА ПА
АВАГАЦЫІХ ДЗЯРЖАўНЫХ
ПЕВЫК.

ДЗЯРЖАФІЛАРМОНІ БССР
патрабуюцца:
СТ. ВУХГАЛТАР,
КАСІР, КАРТАТЭЧЫК І
САКРАТАР.
Звартацца па адрасу: вул. Урып-
кага, 21. Тэл. 24-639.

МЕНВОДАКАНАЛІЗАЦЫІ
ПАТРАБУЮЦЬ
ЭЛЕКТРАМАННЕР.
Звартацца па адрасу: Менск, Вір-
жавы зав. № 1.
У АДЗЕЛ АБ'ЯУ
ЗВАНІЦЕ
па тэлефону № 12-845

НА ПАДСТАВЕ РАСПАРАДЖЭННЯ НК АХОВЫ
ЗДАРОўЯ ССРР
ВА ўСІХ АПТЭКАХ
АДПУСКАЮЦЬ НА СЕЛЬНІЦТВУ
БЕЗ РЕЦЭПТАЎ УРАЧОУ
наступныя гатовыя стандартныя медыкаменты
АНЦЫПРЫН табл.
САЛПІРЫН табл.
ХЛАРАФОРМ у сумесях
КАДЭІН з цукрам
АСПРЫН з кафіёнам
ЭКСТРАКТ БЕЛАДОННЫ ў
сумесі (з соды, садоны).
ДОВЕРАУ ПАРАШОН
САНТАНІН у табл.
МАЗЬ з жоўтай вонісі ртучі
(ВОЧНАЯ МАЗЬ).
ГАЛОУАПТЭКАУПРАУЛЕННЕ НКаз БССР.

АВАДЗЕНЬ-БУЙНЕЙШЫ ШКОДНІК ЖЫВЁЛЫ.
Авадзень прамосіць народнай гаспадарцы
ВЕЛІЗАРНЫЯ СТРАТЫ.
Жывёлы, паражоная авадзём, трыццо ў базе.
Шкура яе псуецца
Каровы зніжаюць удой.
Знішчайце лічынкi АВАДЗЯ.
Выдаўляйце і знішчайце яго лічынкi.

ПАМЯТАЙЦЕ!
ЗНІШЧАЮЦЬ ЛІЧЫНКІ АВАДЗЯ, мы павобу-
ляем нашу краіну ад многіхлінейных страт, аа-
хоўваем для прамысловасці мясныя шкуру, а для
насельніцтва — дзясці тысяч тон мяса і шмільны
літраў малака.
Варацьбу з авадзём «вінныя» песьні сабрасы
каласы, пэтарыяныя санітары, гуртаньня на па-
стухі, скотнікі, лавры — усе ўладальнікі буйнай
рагатай жывёлы.
БЕЛАДЗЯЛЕННЕ САЮЗЗАГОТКУР.